

Адамовіч Г. Я.**Балгарская літаратура**

Балгарская літаратура, самая старажытная са славянскіх літаратур. Развіваецца на балг.мове.

Узнікла ў эпоху Першай Балг.дзяржавы (681–1018) на аснове пісьменнасці (гл. Стараславянская мова), што зарадзілася ў Балгарыі дзякуючы дзеянасці братоў-асветнікаў Кірыла і Мяфодзія, якія стварылі слав.азбуку (гл. Кірыліца) і правапіс. Дзеянасць Охрыдской (Клімент Охрыдскі) і Праслаўскай (Канстанцін Праслаўскі Іаан Экзарх Балгарскі, Чарнарызец Храбр) літ.пікол па перакладу з грэч.мовы богаслужэбных кніг, пашырэнне асветы і літ.делаў у час царавання Сіямана (893–927) садзейнічалі росквіту кніжнасці, вядомаму як “залаты век” балг.культуры. Балгарская дзяржава далучылася да шматвяковай візантыйскай культуры (гл. Візантыйская літаратура) і наследаганьх ад античнасці духоўных каштоўнасцей (пераклады античных міфаў, “Катэгорыі” Аристоцеля, “Апавяданні пра Эзопа”, 14 ст. і інш.). У арыгінальных творах стараж. балг. пісьменнікі ставілі пытанні стварэння свету, паходжання чалавека, сэнсу жыцця, гісторыі слав.народаў, змяшчалі навук.звесткі (пахвальныя слова і павучанні Клімента Охрыдскага, “Шастаднеў” Іаана Экзарха Балгарскага, “Аб літарах” Чарнарызца Храбра). Дэмакр.частку стараж.балг.л-ры складалі апокрыфы (перакладзеныя з грэч.мовы і арыгінальныя) і багамільская л-ра (ад назвы ерэтычнага, антифеад.руху на Балканах – багамільства; вядома сярод найб.ранніх у сярэдн.якожай Еўропе некананічных твораў), дзе адлюстраваліся антифеад.погляды прыгнечаных слаёў насельніцтва. Пасля заняпаду, які перажыла Б.Л. ў перыяд візантыйскага панавання (1018–1187) у эпоху незалежнасці балг.дзяржавы пачаўся яе новы ўздым. Перададраджэнскі харектар мела дзеянасць Тырнаўскай літ.школы (Яўфімій Тырнаўскі, які пачаў выпрацоўку уніфікаванага правапісу і літ.стылю, Кіпрыян, Грыгорый Цамблак, Канстанцін Касцянецкі), у жыццях і пахвальных словах яе прадстаўнікоў прыкметны рост цікавасці да асобы чалавека, аўтарскага пачатку. Турэцкі прыгнёт, пад які Балгарыі трапіла ў 1393, затрымаў развіццё яе л-ры на некалькі стагоддзяў. Кніжная дзеянасць працягвалася пры цэрквах і манастырах і была сродкам фарміравання нац. самасвядомасці (Уладзіслаў Граматык, Сафійская літ.школа: Поп Пеё, Матэй Граматык). У нар.асяроддзі бытавалі юнацкія, гайдуцкія, гіст.песні, балады, легенды, казкі. Аднаўленню балг.мовы і л-ры садзейнічалі дамаскіны – зборнік пропаведзей грэч.пісьменніка 16 ст. Дамаскіна Студыта, перакладзеныя на дыялекты стараж.балг.мовы.

Б.л. Адраджэння (канец 18 – 2-я па. 19 ст.) выяўляла імкненні да сац.і нац. вызвалення. Яе пачынальнік – Паісій Хілендарскі, аўтар “Гісторыі славяно-балгарскай” (1762). Эстэтычную канцэпцыю рэнесанснай асобы распрацоўваў Сафоній Урачанскі ў “Жыці і пакутах грэшнага Сафронія” (1805). У л-ры 1850–70-х гг. Адлюстраваны ўздым нац.-вызв.барацьбы, асн.кірункі тагачаснага паліт.жыцця – асветніцкі і рэвалюцыйны. Асветніцтва найб.яскрава выявілася ў л-ры сентыменталізму (П.Р.Славейкаў), матывы рэв.-патрыят.ўздыму – у рамантызме (Г.Ракоўскі, Д.Чынтулаў). Творчасць аднаго з заснавальнікаў крытыч.рэалізму Л.Каравелава насычана сац.і рэв.проблематыкай. Вяршыней паэзіі балг.Адраджэння стала творчасць Х.Боцева, у якой рамантычны пачатак арганічна спалучаны з рэалістычным. У гэты перыяд у Б.л. складваліся жанры байкі і павучальнаага апавяданняч (П.Берон), дыялогу (Н.Бозвелі), аповесці (У.Друмей), літ.юкрытыкі (Н.Бончаў), драмы і інш. Засвойваючы новыя жанравыя і стылевыя формы, асабліва паэмы і сатир.твораў, балг.пісьменнікі звязталіся да фалькл.традицый. Узмацняўся ўплыў перадавой рус.культуры, твораў рус.рэвалюцыянераў-дэмакратаў.

Магутны штуршок развіццю Б.л., першэйна крытычнага рэалізму, дало вызваленне Балгарыі ад тур.прыгнёту (1878). Шырока распрацоўваліся сац.-паліт.і маральна-псіхал.проблематыка, тэмы гарадскога і вясковага побыту, узбагачаліся жанры паэзіі (вершы і паэмы І.Вазава, сатыр.вершы і байкі С.Міхайлоўскага) і прозы (аповесці, апавяданні і раманы Вазава – яму належыць першы ў Б.л.раман “У ярме”, 1889–90; апавяданні М.Геаргіева, Т.Влайкава, Эліна Пяліна, Г.Стаматава, фельетона А.Канстанцінава, дакумент.проза З.Стаянава і інш.). Настроі дэкадансу выявіліся ў рэаліст.па свайму харектару творах П.П.Славейкава, П.Ю.Тодараўа, Дз.Дэбелянава. Традыцыі сімвалістаў распрацоўваліся ў творчасці П.Яварава, Т.Траянова, Х.Ясенава. Пралетарская ліра (матэрыяліст.эстэтыка Дз.Благоева, алегарычная паэзія Дз.Палянава, сатыр.проза Г.Кіркава) стаяла ля вытокаў л-ры сацыяліст.рэалізму, адным з пачынальнікаў якой быў у Б.л. Х.Смірненскі. 1-я сусв.вайна, Кастр.рэвалюцыя ў Расіі абвастрылі ідэйна-эстэт.барацьбу ў Б.л. Пісьменнікі рэв.накіраванасці групаваліся вакол сач. “Червен смях” (“Чырвоны смех”, 1919–23), “Нов път” (“Новы шлях”, 1923–25), “Плам'як” (“Полымя”, 1924–25), “Наковалня” (“Кавадла”, 1925–33). У рэчышчы крытыч.рэалізму развівалася творчасць Эліна Пяліна, І.Ёўкава, А.Каралічава, Г.Стаматава, С.Мінкава, Чудаміра і інш. Выразны антыфашист.харектар набыла л-ра пасля антыфашист.пайтання 1923 – т.зв. вераснёўская л-ра (паэма Гея Мілева “Верасень”, зб.вершаў А.Расцветнікава

“Ахвярныя вогнішчы”, раман А.Страшымірава “Карагод”, проза Л.Стаянава і інш.). У 1930-я г. ў Балгарыі

Пасля 9.9.1944 у якасці асн.творчага метаду замацаваны сацыяліст.рэалізм. Выходзяць выданні Саюза пісьменнікаў: час. “Септември” (“Верасень”, з 1948), “Пламък” (з 1957), “Съвременник” (“Сучаснік”, 1971 і з 1974), газ. “Літературэн фронт” (з 1944) і інш. У 1950-я г. найб.вядомасць набылі раманы “Тытунь” Дз.Дзімава, “Звычайныя людзі” Г.Караславава, “Іван Кондараў” Э.Станева, трывогія “Жалезная свяцільня”, “Прэспанская званы” і “Ільёў дзень” Дз.Талева і інш. Рашэнні Красавіцкага 1956 пленума ЦК БКП садзейнічалі пераадоленню адгматычных з'яў у развіцці культуры, творчаму ўздыму і актывізацыі маст.пошукаў. Б.л.2-й паловы 20 ст.адлюстроўвала дынаміку жыцця, яе творам уласціва інтэлектуальна-філас.скіраванасць, маральна-этычная праблематыка. У прозе на першы план вылучыліся малыя жанры: распрацоўвалася тэма антыфашизму. Супраціўлення ў гады 2-й сусветнай вайны (В.Андрэеў, Г.Геаргіеў, Д.Жоцеў), маральна-псіхал.аспекты вясковай праблемыткі (Г.Мішаў, В.Папоў, К.Грыгораў) і гарадскога жыцця (К.Калчаў, П.Режынаў), праблемы духоўных і фізічных магчымасцей чалавека (Вежынаў, Станеў). З'яўляюцца творы на гіст.тэматыку (В.Мутафчыева, А.Дончава, Ч.Х.Караславаў). Выкарыстоўваюцца ўмоўна-іншасказальныя формы (І.Радзічкаў, Папоў), традыцыі фальклору (Н.Хайтаў, Радзічкаў, І.Пятровіч). Развіваюцца лірычная (Дз.Фучэджыеў, І.Давыдкаў, Жоцеў, С.Патапеў, Б.Дзімітрова). і дакумент. (Дзімітрова, Я.Каранфілаў, К.Странджаў, Н.Хрыстозаў) проза, навук.-фантастычныя і прыгодніцкія жанры (Вежынаў, Б.Райнаў, А.Гуляшкі), эсэ (Хайтаў). Ствараюцца цыклы апавяданняў (Калчаў, Л.Петкаў, Папоў), “мікраманы” (Радзічкаў, Давыдкаў, Р.Босеў). Паэзія адметная аналітызмам і псіхалагізмам, грамадз.пафасам паглыбленнем лірычнага пачатку, “празаізацыяй” верша. Шматганнымі вобразамі сучасніка раскрываецца ў паэт.творах Э.Баграны, Н.Вылчава, Д.Габэ, А.Германава, А.Далчава, Н.Леўчава, П.Мацева, Дз.Мятодзіева, Дз.Панцялеева, Х.Радзеўскага, Л.Стэфанавай, Н.Фурнаджыева, Х.Фоцева, В.Ханчава. З'явіліся драматургічныя творы Д.Асенава, А.Васілевіч, К.Зідарава, І.Раёва, Т.Генава, творы дзхіц'ячых пісьменнікаў А.Босева, Н.Ланкава, Л.Мілевай, Г.Струмскага, крытыкаў і літ.-знаўцаў Т.Паўлова, М.Васілевіч, П.Данчава, П.Дзінекава, П.Зарава, Я.Каранфілава, Р.Лікавай, Э.Мутафава, Б.Нічева, С.Хаджыкосева, Г.Цанева, М.Цаневай, І.Цвяткова і інш.

Сувязі бел.л-р развіваюцца з стараж.часоў. На тэр. Кіеўскай Русі балг.кнігі траплялі яшчэ да прынцяцця ўсходніх славянамі хрысціянства (988). Б.л. была пасрэдніцай у пранікненне на Русь візантыйскай культуры, спрыяла

фарміраванню арыгінальной стараж.русл.-ры. Кананічныя кнігі, перакладзеныя Кірылам і Мяфодзіем з грэч.мовы на стараславянскую, да 988 былі вядомы ва ўрыўках” (т.зв.”парымійніках”). Пачатак паўд.-слав.ўплыву на л.-ру Кіеўскай Русі адносіцца да 10 ст. Астрамірава евангелле перапісана ў 1056–57 са старабалг. арыгінала (не збярогся). Па рус.рэдакцыях вядомы “Азбучная малітва” Констанціна Праслаўскага, самы ранні спіс жыцця Мяфодзія, творы Клімента Охрыдскага, Іаана Экзарха Балгарскага, Чарнарызца Храбра. З Балгарыі да ўсx.славян траплялі творы (у пер.з грэч.мовы ці перапісаныя з балг.арыганілаў), скіраваныя на ўсталяванне хрычціянства: псалтыры, евангеллі, апосталы, жыцці, патрыстычная л.-ра (Яфрэм Сірын, Іаан Дамаскін, іаан Златавуст), творы навук.характару (Ізборнікі Святаслава 1073, 1076; арт. “О образех” Георгія Хірабоска, “Фізіялог”), гіст.л.-ра (хронікі Іаана Малалы і Констанціна Манасіі, летапісы), свецкая л.-ра (“Александрыя”, “Троя”). У балг.кнігах, прынесеных на Русь, былі звесткі з антычнай л.-ры. Вял.папулярнасць мелі апокрыфы (“Хаджэнне Багародзіцы па пакутах”), багамільсцяя л.-ра (“Катарскі трэбнік”, “Тайная кніга”). Асобн. балг.апокрыфы ўключылы ў “Аповесць мінульых гадоў”. У сваю чаргу л.-ра Кіеўскай Русі ўздзеічнічала на паўднёваславянскую. З перакладных твораў, якія прыйшлі ў Балгарыю ў рус.рэдакцыях, найб.значныя: “Кормчая кніга”, “Пralог”, “Канонічныя адказы”, “Аповесць пра Акіра Прамудрага”, хроніка Георгія Амарата і інш. У Балгарыі былі вядомы “Жыцце Барыса і Глеба”, “Слова аб законе і благадаці” мітрапаліта Іларыёна, “Жыцце Феадосія Пячэрскага” летапісца Нестара, творы Кірылы Тураўскага і інш. Сярод з’яў культ.жыцця, якія збумовілі т.зв. другі паўд.-слав.ўпыдў на Русь, было пашырэнне прынцыга Тырнаўскай літ.школы. Пасля заходу Балгарыі туркамі многія дзеячы балг.культуры перасяліліся ў Расію, на Беларусь і Украіну. Асветніцкая дзейнасць Кіпрыяна і Грыгорыя Цамблака, якія неаднаразова бывалі на Беларусі, садзейнічала ўмацаванню культ.узаемасувязей бел.і балг.народаў. Пропаведзі, пахвальныя слова, жыцці Грыгорыя Цамблака карысталіся на бел. землях папулярнасцю і ўплывалі на развіццё бел.аратарскай прозы. У 14–15 ст. на Беларусі распаўсюджваліся шматлікія творы і літ.зборнікі, якія спачатку складаліся або перакладаліся ў Балгарыі на царк.-слав.мову, а пасля пераносіліся на землі ўсx.славян. Адным з цэнтраў літ.ўзаємаабмену Беларусі з Балгарыяй быў Супрасльскі манастыр, дзе захоўваліся і перапісваліся літ.зб.-кі балг. паходжання (гл.Супрасльскі рукапіс), друкаваліся кнігі, якія пранікалі і на паўд.-слав.змелі. Да балгарскіх рэліг.культ.традицый звязталіся дзеячы брацкага руху 16 ст. на Беларусі. “Грамматика словенска...” Л.Зізанія, выдадзеная ў 1596, трапіла ў Балгарыю. Рукапіс спіс “Грамматики...» М.Сматрыцкага (выд. 1619)

зроблены балгарынам у сярэдзіне 17 ст. Гэты твор звязваюць з узікненнем “Гісторыі славянабалгарскай” Паісія Хілендарскага. Блізкасць гіст.лёсу бел.і балг.народаў садзейнічала ўмацаванню іх культ.узаемасувязей у 2-й пал. 19 ст. В.Дунін-Марцінкевіч прысвяціў балг.народу вершаванае апавяданне “Славяне ў XIX стагоддзі” (1856), гал.герой якога, “сын Балгарыі мужнай”, змагаецца за свабоду народа. Цесная дружба звязвала Х.Боцэва і вучонага, рэвалюцыянера беларуса М.Судзілоўскага. Вольналюбівымі матывамі прасякнуты бел.нар.песні пра падзеі ру.с-тур.вайны 1877–78 (“Прыляцелі гусі” і інш.). Адстойваючы права бел.народа развіваецца родную л-ру, Ф.Багушэвіч спасылаўся на балгар, якія мелі свае кнігі і газеты. Я.Карскі пісаў пра блізкасць паходжання беларусаў і балгар, даследаваў пытанні балг.філагогіі, помніку стараж.балг.пісьменнасці прысвяціў арт. “Надпіс Самуіла 993” (1899). У 1912 Я.Купала напісаў верш “Забраны край” і “На вялікім свеце”, вітаў вызваленне ў выніку 1-й Балканскай вайны часткі тэрыторыі, якая доўга знаходзілася пад уладай Турцыі. У Балгарыі рана пазнаёміліся з творчасцю бел.песняра: у 1910 яго “Гусляр” трапіў у асяроддзе балг.дэмакр.інтэлігенцыі, якая горача ўспрыняла свабодалюбівия матывы пазіі Я.Купалы.

З канца 1920-х г. у балг.друку публ.куюцца пераклады асобных твораў бел.пісьменнікаў і артыкулы бел. (М.Мынкоў, З.Снежка) і балг. (Л.Стаянаў) аўтараў пра літ.жыццё Беларусі [час. “Наковалня”, 1929; газ. “Работнически литературен фронт” («Рабочы літаратурны фронт»), 1932; «Щит», 1933; «Заря», 1940]. “Балгарская энцыклапедыя” (1936) змясціла артыкулы пра Я.Купалу і Я.Коласа, “Малая літаратурная энцыклапедыя” (1940) – пра Я.Купалу, Я.Коласа, З.Бядулю, М.Зарэцкага, М.Чарота, К.Чорнага і інш. У 1920–30-я г. ў бел. літ. часопісах (“Маладзяж”, 1931, №2; “Узвышша”, 1927, №4–6; “Полымя”, 1929, №6) разглядалася пралет.л-ра Балгарыі, творчасць Боцэва, Яварава, Ясенава, Геа Мілева, Кюлтукава, Страшымірава, Л.Стаянава, Каралічава, С.Лілянава, М.Марчэўскага (артыкулы Снежкі, Г.Бакалава), друкаваліся творы балг.аўтараў у перакладзе на бел.мову П.Броўкі, М.Хведаровіча і інш. Найб.увагу прыцягвала да сябе творчасць Смірненскага, у той час для бел.чытача яго імя стала сімвалам рэв. балг.пралетарыяту. Асобнымі выданнямі на бел.мове выйшлі сатыр.аповесць Канстанцінава “Бай Ганю” (1932), зб.апавяданняў Марчэўскага, К.Пырванава, Лілянава “Чотнікі” (1932). У 2-й па. 1930–пач.40-х г. у сувязі з узмацненнем манарха-фаш.дыктатуры ў Балгарыі літ.сувязі паслабелі.

Пасля 2-й сусв.войны з утварэннем НРБ бале.-балг.сувязі набылі якасна новыя характеристар, няспынна паглыбляюцца, развіваюцца іх формы. Асабліва пашырылася сфера маст.перакладу. У пач. 1970-х гг.у балгарыі створаны Саюз

перакладчыкаў. Пераклады твораў бел.пісьменнікаў сталі сістэматычна друкавацца ў балг.газетах і часопісах, тэматычных зборніках, антalogіях сусв.і сав.л-р. На балг.мове выйшлі: антalogіі “Беларускія апавяданні” (1968), “Беларускія паэты – адно пакаленне” (1971), “Дзесяць сучасных беларускіх апавядальнікаў” (1977), “Беларускія аповесці” (1978), “Пад пошум дубоў” (1981, апавяданні пра тагачасную вёску), кнігі выбр.твораў Я.Купалы і Я.Коласа (1962, 1982), П.Броўкі і А.Куляшова (1963), М.Танка (1964), П.Панчанкі (1965), Н.Гілевіча (1968, 1980), А.Вялугіна (1974), Р.Барадуліна (1981), трылогія Я.Коласа “На ростанях” (1963), раманы І.Мележа “Людзі на балоце” (1971) і “Подых навальніцы” (1974), аднатомнік выбр.твораў К.Чорнага “Млечны шлях” (1978), выбр.творы В.Быкава ў 2 т. (1977), дакумент.кніга А.Адамовіча, Я.Брыля, У.Калесніка “Я з вогненнай вёскі...” (1980), кнігі прозы Е.Ідулі, М.Лынькова, І.Шамякіна, Адамовіча, Брыля, У.Караткевіча, Я.Сіпакова, В.Казько, І.Чыгрынава, творы для дзяцей і юнацтва. Бел.паэзія на балг.мову перакладалі П.Аліпіеў, Н.Антонаў, Баграна, Х.Бярбераў, Н.Вылчаў, Гарманаў, Давыдкаў, А.Далчаў, М.Ісаеў, Мятодзіеў, Х.Папоў, С.Паптонеў, А.Стаянаў, Л.Стаянаў. Сярод перакладчыкаў бел.прозы – М.Веснінаў, Г.Вылчаў, К.Геаргіева, Э.Гергава, І.Дайчанаў, П.Кынева, Л.Лашкава, І.Сокалаў, Т.Узунаў, С.Уладзіміраў, Э.Хаджева, р.Эўцімаў і інш. Бел.пісьменнікі М.Калачынскі і І.Новікаў удзельнічалі ў вызваленіі Балгарыі ад ням.-фаш.захопнікаў. Балгарыі прысвяцілі свае творы Броўка, М.Танк, П.Пестрак, Барадулін, Г.Бураўкін, А.Вярцінскі, Гілевіч, Калачынскі, К.Кірэнка, С.Ліхадзіеўскі, А.Лойка, Е.Лось, М.Лужанін, В.Матэвушаў Я.Чнішчыц.

На Беларусі Б.Чарадстаўлена ў антalogіях – паэзіі (“Ад стром балканскіх”, 1965, і “Сто гадоў Сло паэтаў. Сто песень”, 1978, пер.Гілевіч і А.Разанаў), дзіцячай паэзіі (“Чарадзейны ліхтарык”, 1968, пер.Гілевіч), апавяданняў (“Скарб”, 1967, пер.Гілевіч і В.Нікіфаровіч, “Апавяданні пра Георгія Дзімітрова”, 1970), гумарыст.апавяданняў (“Адпачынак з байкапісцам”, 1980, пер.Нікіфаровіч), сатыр.і гумарыст.вершаў (“Перазараджаным набоем”, 1981, пер.Гілевіч). Асобнымі выданнямі выйшлі ў бел.перакладах зб-кі паэзіі Вапцарава “Песня пра чалавека” (1982), Н.Вылчава “Белая чайка” (1968), Давыдкава “Крокі вернасці” (1970), Германава “Касцёр на вяршыні” (1975). Выдадзены раманы Вазава “У ярме” (1955, пер.І.Сакалоўскі), а таксама А.Гуляшкі “”МТ станцыя” (1955, пер.П.Кавалёў) і С.Даскалова “Свая зямля” (1961, пер.Гілевіч) пра калектывізацыю ў Балгарыі, Давыдкава “Белы конь за акном” (1981, пер.У.Анісковіч) на маральна-псіхал.проблематыку, аповесці і апавяданні Каралічава “Пад векавымі букамі” (1956), Даскалова “Любча-

безбілетнік” (1959), Вежынава “Сляды застаюцца” (1960), Грыгорава “Танча з Гарацвета” і Пятрова “Нончына каханне” (1961), Калчава “Закаханыя птушкі” (1964), Г.Караславава “Нявестка” (1966), Г.Угорава “Кліча Радопскі бор” (1972), Хайтава “Цмок” (19789) і інш. Бел.чытач пазнаёміўся з эмацыянальнай паэзіяй Баграны, Б.Бажылава, Габэ, А.Герава, Дэбелянава, Л.Даскаловай, М.Інджова, М.Ісаева, Панцялеева, Мацева, з філас.вершамі М.Бярберава, Германава, Дзімітровай, Леўчава, Ханчава, з грамадз. лірыкай Радзеўскага, Мятодзіева, Г.Джагарава, Смірненскага, П.Пенева, А.Стаянава, М.Шопкіна, з сатыр.паэзіяй Радзеўскага, Р.Раліна, М.Ганчава, Б.Банава і інш. Разнастайна прадстаўлены малыя жанры балг.прозы. Пра беларусь пісалі Н.Вылчаў, Германаў, Давыдкаў, Л.Даскалова, С.Даскалоў, Н.Зідараў, П.Іарданава, Ламар, Тодараў. Кнігі Паптонева “Беларусь – белая балада” (1971, проза), “Бярозы, я застаюся ў вашым палоне!” (1972, вершы), “Беларуская паэма” (1980) і інш.яго творы, напісаныя ў выніку паездак па Беларусі, аб’яднаны ў адну кнігу і выдадзены на бел.мове пад назвай “Беларусь – белая балада” (1979, пер.Барадулін і Нікіфаровіч). Беларусі прысвечана кніга маст.публіцыстыкі Н.Вылчага “Беларуская бяроза” (1978). Перакладчыкамі твора балг.паэзіі выступілі Броўка, М.Танк, М.Аўрамчык, Барадулін, Бураўкін, Вялюгін, Вяршынскі, Гілевіч, А.Грачанікаў, А.Зарыцкі, Калаачынскі, Разанаў, хведаровіч, проза – Анісковіч, нікіфаровіч, сакалоўскі. Тэатры Балгарыі ставілі п’есы бел.літматургаў А.Маўзона “Калі ты чалавек”, А.Макаёнка “Ляовніха на аў біце”, М.Матукоўскага “Амністыя”. У тэатрах Беларусі ішлі п’есы “Трыягі” Васілева, “Матапед” Л.Іарданава, “Калі лялькі не спяць” Л.Мілевай, “Нончына каханне” Пятрова. Сярод даследчыкаў творчасці бел.пісьменнікаў, бел.-балг.літ. сувязей Г.Вылчаў, Н.Вылчаў, Германаў, Н.Ланкаў, М.Мітоўска, Р.Станкевіч, К.Тапчыеў, Уладзіміраў, Чолакава, Эўцімава. Бел.даследчыкі вывучаюць праблемы развіцця Б.л., у т.л. паэзіі, гіст.рамана, малых жанраў прозы. Дні бел.культуры, л-ры ў НРБ адбыліся ў 1965 і 1973, дні балг.культуры, л-ры ў БССР – у 1958, 1965, 1972. З пач. 1960-х г. у Балгарыі праводзяцца сімпозіумы перакладчыкаў Б.л. За кнігу “Сказанне пра балгарскага брата” (1974) А.Сімураву прысуджана Дзярж.прэмія БССР імя П.М.Лепяшынскага (1978). За заслугі ў галіне маст.перакладу і прапаганды л-ры Ганаровымі граматамі Вярх.Савета БССР узнагароджаны балг.пісьменнікі Дз.Ангелаў, Н.Вылчаў, А.Германаў, І.Давыдкаў, К.Калчаў, П.Незнакомаў, С.Паптонеў. Ордэн Кірылы і Мяфодзія атрымалі П.Броўка, Н.Гілевіч, В.Нікіфаровіч.

Літ.: Цімашкова Л.Я. Беларуска-балгарскія літаратурныя сувязі. – Мн., 1963; Самасейка Л. Беларуска-паўднёваславянскія літаратурныя сувязі ў

старажытнасці // Садружнасць літаратур. – Мн., 1968; Мельцар Д.Б., Савачкін П.З. Беларусь і Балгарыя – дружба, супрацоўніцтва, братэрства. – Мн., 1973; Гілевіч Н.С. Верная вялікім запаветам: сучасная балгарская паэзія 1956–1976. – Мн., 1977; Нікіфаровіч В.В. Дарогі ў шырокі свет: Старонкі літаратурных узаемасувязей. – Мн., 1979; Адамовіч Г.Я., Казыра Л.А., Сакалоўскі У.Л., Чарота І.А. Беларуская савецкая літаратура за мяжой. – Мн., 1988; Тимофеева В.М. Література европейских социалистических стран. – Мн., 1979, с. 18–50; Мельцер Д.Б. Белоруссия и Болгария: Дружба вечная, нерушимая. – Мн., 1981; Шабловская И.В. Література европейских социалистических стран о войне. – Мн., 198 ; Вълчев Г. Приобщения. – София, 1971; Митовска М. За вас, бъдни хора. – София, 1987; Станкевич, Р.Т. Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович в Болгарии: генезис и специфика рецепции / Р.Т. Станкевич ; науч. ред. В.В. Гниломедов. – Минск : Веды, 2005. – 296 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУ